

# ПАШПАРТ ПАДАРОЖНІКА




Пешаходны маршрут



Coalition Clean Baltic



# “ДАРОГА ЦІШЫНІ”



“Дарога цішыні” – гэта маршрут, падрыхтаваны для тых, хто хацеў бы пешшу прайсці невялікі кавалак тэрыторыі багатай на прыродную і культурную спадчыну нашай краіны. “Дарога” пачынаецца ў Івянцы (50 км ад Мінска) і пралягае па адгор’і Мінскага ўзвышша, жывапіснаму ландшафту цэнтральнай і паўночна-заходняй Беларусі, праз неабсяжныя прасторы залацістых палёў, хваёвых і ліставых лясоў, а таксама праз невялікія вёскі, якія яскрава адлюстроўваюць гісторыю і сялянскі быт Беларусі. Заканчваецца маршрут у Ракаве.

“Дарога цішыні” – гэта сапраўдная магчымасць адпачыць ад гукаў і шуму вялікіх гарадоў, пабыць у цішыні, сам насам ці толькі з роднымі і каханымі.



# ПАЎДНЁВАЯ І ПАЎНОЧНАЯ СЦЕЖКІ

“Дарога цішыні” складаецца з Паўднёвай і Паўночнай сцежкі. Вандроўнік можа самастойна выбраць адзін з накірункаў, Паўднёвы ці Паўночны. Кожная сцежка мае працягласць каля 40 км.

На працягу Паўночнай і Паўднёвай сцежак усталяваны інфармацыйныя стэнды, якія пазнаёмяць вас з гісторыяй і рознымі славатасцямі вёсак, а таксама з жывёламі і раслінамі леса. Як Паўночная, так і Паўднёвая сцежкі прамаркіраваныя ўказальнікамі ў накірунку з Івянца ў Ракаў.



Спампаваць  
трэк

Не згубіцца ў дарозе дапаможа таксама GPS-трэк, які вы можаце спампаваць з дапамогай куар-кода.



Аб праекце

Падрабязней пра “Дарогу цішыні” - на сайце [silent-way.by](https://silent-way.by)



# НАВОШТА ПАШПАРТ ПАДАРОЖНІКА

Пашпарт падарожніка носіць інфарматыўны і забаўляльны характар адначасова. З аднаго боку, з яго дапамогай прасцей расказаць пра “Дарогу цішыні” тым, хто цікавіцца пешым турызмам. З другога боку – “пашпарт” дапаможа захаваць успаміны аб тых мясцінах, дзе пабываў падарожнік.

## Як карыстацца пашпартам

1. Знайдзіце спецыяльныя драўляныя скрыні ў выглядзе шпакоўні, якія ўсталяваны як у населеных пунктах, так і ў лесе па “Дарозе цішыні”. У гэтых скрынях знаходзяцца розныя штампы.

2. Пастаўце штамп у вольную клетку ў пашпарце. Штампы адлюстроўваюць назву мясціны і мясцовую славутасць або назву і выяву жывёлы.



# ДЗЕ ЗНАЙСЦІ СКРЫНІ СА ШТАМПАМІ



На працягу ўсёй дарогі ўсталявана  
10 скрыняў са штампамі:  
5 на Паночная сцежцы і 5 на Паўднёвай.

## Паўночная сцежка

Скрыні ўсталяваны на дрэвах каля такіх  
інфармацыйных стэндаў, як **“Веретеница  
ломкая”**, **“Обыкновенный козодой”**,  
**“Жизненный цикл стрекозы”**, **“Лишайники”**  
**“Крестовик”**.

## Паўднёвая сцежка

Шукайце скрыні ў такіх населеных пунктах,  
як **Івянец** (на стэндзе каля царквы), **Волма**,  
**Рочавічы**, **Душкава**, **Ракаў**.









Парады

Вырашылі прайсці адну са сцяжынак, калі ласка, наведайце інтэрнэт-старонку з парадамі, як падрыхтавацца да вандроўкі.



Аудыегід

Выкарыстоўвайце аўдыёгід. Ён дапаможа даведацца пра тое, што вы не прачытаеце на інфармацыйных стэндах.



Жыхары вёсак

Вандруючы па Паўднёвай сцежцы, звярніце ўвагу на гісторыі людзей, якія жывуць у вёсках па вашым маршруце.



Eng

Старонка на англійскай мове.



Грамадскі транспарт:

маршрутка Мінск-Івянец

+375(29) 596 92 10

+375(44) 556 92 10

маршрутка Ракаў-Мінск

+375(29) 353 15 00

+375(29) 618 21 10